

БАЦЬКАЎШЧНА

WHITERUTHENIAN WEEKLY „THE FATHERLAND“

Цана 30 н. фэн., для заграніцы — 50 н. ф.

№ 8(52).

25 САКАВІКА 1949 Г.

ГОД ВЫДАННЯ 3

1918 - 25 САКАВІКА - 1949

ЗВАРОТ ПРЭЗЫДЭНТА БНР да Беларускага Народу

Да вас, дарагія сёстры й браты шырокіх палеткаў Беларусі, што цярпіцे чужацкую няволю фізычнага й маральнага тэруру,

да вас, мучанікі вязніцаў, катаргаў-канцлягераў,

да вас, гэрой-змагары, вольныя духам лясныя арлы,

да вас, расцягнушаныя па цэлым сьвеце на выгнаныні, —

да Цябе, увесь шматпакутны, ды нязломны

Беларускі Народзе —

звараючыя сяняня з найгарачайшым братнім прывітанынем і шлю вам усім свае найкардчайшыя пажаданыні вытрываласьці й гарту ў змаганыні.

У сяняняшні дзень найвялікшага нашага нацыянальнага сьвята злучэм усе свае душы й сэрцы, успомніма ахвяры мучанікаў за вялікі наш съвяты ідеал ды памолімся горача Богу, каб Найвялікшы й Найсправядлівейшы ў небе скарашу нашы цярпені, каб няўпінныя дагатуль сълёзы міліённа нашых матаў, сестраў, слёзы, што раздзіраюць горкім болем іхныя грудзі, сталіся сяняня съязьмі ўмільней радасьці ў моцнай веры й надзеі на найхутчайша спатканыне нас усіх у Вольны Беларус!

Успомніма ў сяняняшні дзень вешчыя слова нашых песьніроў, прарокаў-будзіцеляў, якія натхнілі нам вілікую сілу духу да змаганыні за вытрываланье ў цяжкое духова й фізычнае няволі.

Успомніма запаветы наўпіх вялікіх правадыроў, ад Каствуя Каліноўскага да Пётры Крачэўскага й Васіля Захаркі, якія Найвышэйшая Сіла абдарыла была съвестрым палітычным розумам Боскага Прывіду.

Возьмем глыбака да сэрца іхнюю навуку, іхнае да знаныне і, узмацаваўшыся на сілах, цвёрда й нязломна пакрохмалі наперад іхнымі шляхам да канчальнае нашае перамогі!

БЕЛАРУСКІЯ ВАЙСКОЎЦЫ!

Ізноў наўшоў наш вялікі дзень, дзень 25-га Сакавіка. Увесь беларускі народ гэты дзень, як гадавіну незалежнасці свае Бацькаўшчыны, съвятыне і там у звязановлені Радзіме і концлягерах і турмах НКВД, і мы тут на эміграцыі. Там на Бацькаўшчыне, пад тэрорам ненавіснага акупантана, народ наш як будзе мець магчымасьці выяўвіці сваю радасьць з нагоды 31-ай гадавіны абешчаныні незалежнасці Беларускай Рэспублікі. Усходні імпрыялізм, на сягоныяшні дзень у форме бальшавізму, мячом перакрэсліў незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, сілай накинуўшы ёй фікцыю незалежнасці — Беларускую Савецкую Рэспубліку. Таму беларускі народ будзе съвятаваць гэты дзень там адно ў свае душы, хаваючы глыбоку крыду за паталтваныне грубай фізычнай сілай Акту 25-га Сакавіка, за начуваны зыдзек, які ён церпіц сягоныні.

Мы тут на эміграцыі знаходзімся настолькі ў шчасливайшым палажэнні, што можам адкрыта гэты дзень адсвятаваць, аднак-ж як радасьць ня будзе і ў нас. Но ці-ж можам мы весяліцца, калі народ наш у няволі? Не, мы ў гэты дзень павінны душою злучыцца з нашою Радзімою і адчуць тое цярпеніе, якое пераносіць яна. У гэты дзень мы павінны ўсьведаміць сабе туго Гальгофу, якую прайшоў ужо наш народ ад памяцнага дnia — 25-га Сакавіка 1918 году па сяняняшні дзень. Успомнім аб тых, якія аддалі сваё жыццё ў змаганіні за незалежнасць Беларусі, аб тых нашых братох і сёстрах, якія памерлі ў страшных мухах у канцэнтрацыйных бальшавіцкіх лягерах, і аб тых, якія сяняня церпіц на Калыме, Варкуце і ў іншых шматлікіх месцах пакуты — сапраўдным пекле на зямлі.

Беларускія вайскоўцы!

Няхай у гэты дзень кожны з нас зробіць рахунак сумленіні, усъведаміць сабе, ці ён чесна выканану свой жаўнерскі абавязак у дачыненні да свае Бацькаўшчыны. Ці ён яя мае доўгу перад сваім народам, які ён мусіць раге, ці пазыней заплатіць? Съвятуючы гэтыя вялікі дзень, няхай кожны з нас зразумее, што мець неаплачаныя даўгі перад Бацькаўшчынай — нельга. Мы не павінны забывацца, што тады толькі мы іх сплацім, калі вернемся на Бацькаўшчыну, як вызвольнікі нашага народу із зброяй у руках, або аддамо сваё жыццё за справу ягонага вытрываланье.

Няхай жыве 25 Сакавік, няхай жыве збройнае змаганыне за вытрываланье Беларускай Народнай Рэспублікі!

Старшыня Галоўнага Ураду
Задзіночаныя Беларускіх Ветэранаў.

ТЭСТАМАНТ ПРЭЗЫДЭНТА БНР ВАСІЛІЯ ЗАХАР І

Ніжэй друкую даслоўны тэкст тэстамэнту аб перадачы мандату Прэзыдэнта БНР (Старшыні Рады БНР) інж. Мікалаю Абрамчыку (гледзі артыкул: «Незалежніцкі Шлях БНР»):

«Старшыня Рады
Беларускай Народнай
Рэспублікі
6.III.1943
№ 546
Прага.

Іх Міласыці
гр. інж. Міколе Абрамчыку
і гр. Ларысе Геніошу.

Будучы доўга і моцна хворым, што можа прынесці хутчэй кепекі, чым добры канец майму жыццю, я гэтым перадаю Вам, пане Інжынер, становішча Старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.

Этым-жа самым назначаю на становішча Сакратара Прэзыдэнту Рады БНР Ларысу Антонаўну Геніошу.

Усе абавязкі, ляжачыя ране на мне, згодна з пастановай пленума Рады БНР, укладаючыя цяпер на Вас, пане Інжынер, і на грамадзянку Геніошу.

Прашу выконваць іх у духу беларускай дзяржаўнай незалежнасці і яе непадзельнасці.

Знаючы Вас, як патрыёта беларускага народу, маю надзею, што Вы цвёрда пойдзецце тым шляхам, які ўказана актам 25-га сакавіка 1918 г.

Само сабой разумееца, што ўсе архівы Рады БНР і дакументы пераходзяць таксама да Вас.

В. Захарка.
Старшыня Рады БНР.
(Пячатка Рады БНР).

«Далейшая праца, як нашая заграніцай, так і ўсяго Беларускага Народу на Бацькаўшчыне павінна сконцентраваць панаваныне чужынцаў і даць месца Беларускаму Народу на ўсей этнографічнай Беларусі, дзе ён становіцца адменную большасцю».

Старшыня Рады БНР.
П.. Крачэўскі.

«Барацьба ўсімі сродкамі павінна вясціся бязупынна да тae пары, пакуль Беларусь ня будзе пазбаўленая ад чужога панаванья і пакуль у ёй, як незалежнай дзяржаве, не западзе сам Беларускі Народ».

В. Захарка.
Старшыня Рады БНР.

ЗА ІДЭЮ 25 САКАВІКА

Ужо трыццаць першы раз Беларускі Народ адзначае гадавіну вялікага гістарычнага Акту 25 сакавіка 1918 г., па моцы якога Беларусь была аблешчаная вольным і незалежным гаспадарствам у межах расцягнутыя й лічбавас перавагі Беларускага Народу.

Гэта падзея была пайялікшым пераломнім момэнтам у жыцці Беларускага Народу й запачатковала сабою новы перыяд у гісторыі беларускага нацыянальна-вызвольнага руху. Да 25 сакавіка беларускі рух на мяўнічэ перад сабою выразна азначаных палітычных перспектываў, якія ідэяльгічна спрэцізаваны. Беларускі нацыянальна-палітычны акты, што кіраваў гэтым рухам, блудзіў і губляўся ў розных фэдеральных, аўтаномных, нярэдка толькі ў культурна-аўтаномных канцепцыях, не асельмельваючыся нат і думачы аб поўным разрыве з Расеяй і адзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Перыяд дасакавіковы можам тады съмела называць перыядам шукання стаўлі і агульнаўзынаванай нацыянальна-гаспадарстваўскай канцепцыі, перыядам крышталізавання беларускай нацыянальной ідэалёгіі, на якой-бы гэта канцепцыя абліралася. Што гэтыя шуканы ѹшлі на правільнай лініі народных патрабаў і адказвалі імкненням Беларускага Народу, даводзіць факт, што яны прывялі да поўнае ў бліскуче перамогі незалежніцкай ідэі, выражанай у Акце 25 сакавіка.

Весь чаму Акт 25 сакавіка 1918 г. распачынае ў беларускі нацыянальна-вызвольным руху новы гістарычны перыяд — перыяд незалежніцкі. Ад гэтага часу беларуская палітычна думка разывіваецца ўжо ў вады, выразна спрэцізованым незалежніцкім кірунку, стаўляючы сваю канчальную мэтай, сваім найвялікшым ідэялам — вольнасць і дзяржаўнью незалежнасці нашае Бецаўшчыны.

Акт 25 сакавіка на мяўнічэ прыпадковым зъявішчам, абулоўленым спрыяльнымі аbstавінамі часу, на мяўнічэ спрапоўлены толькі патрыятычна інтэлігенцыі ці ейнае найблізьшэ энтузіястычнае групы, але ідэя гэтага вялікага Акту быў арганічнаю часткаю агульнаародных імкнінёў, агульнаароднае волі.

Весь чаму ідэя 25 сакавіка была спантанічна падхопленая ўсім Народом, які яе энтузіястична прыняў і за ейнае ажыццяўленыне кінаўся ў няроўнае змаганье. Славутае Слуцкае Паўстанье ў цэлы рад іншых збройных чынаў супраць акупантавай праходзілі пад сцягамі БНР, разгортваліся ў імі незалежніцкі ідэя. За гэтую ідэю найлепшыя сыны Беларускага Народу адважна ѹшлі на съмерць, у турмы, на муکі ў ссылках далёкага Сібіру і палярнай Поўначы, каб сваімі съяўтасцю і жыццёвымі сваім задакунтаваць велич, съяўтасць і несъяўтасць гэтае ідэі. Ідэя 25 сакавіка сталася агульнаароднай ідэяй і на столькі папулярнай і неадлучнай у масах, што на мяўнічэ сяняня ніводнай беларускай палітычнай партыі ці арганізацыі, ніводнага нацыянальнага пачынання, дзе-бы гэтае ідэя, як найвялікшай канчальной мэтай, на была вызываная і акцэнтаваная. Навет зачытана ворагі незалежнасці Беларусі ў ўсякія чужакія эксплатаўты.

Беларуская незалежніцкая ідэя, выражаная ў Акце 25 сакавіка, як і ўсякая іншая творчая жывая ідэя, з году ў год мачнеш ў сэрцах Беларускага Народу й становішча кансрэтным зъместам усея беларускае палітычнае, грамадзкае і культурнае дзейнасці. Яна з кожным годам здабыла сабе што раз больш фантастычна адданых ёй вызывалінікаў, павялічаючы што раз большыя рады ўнітумных замагароў за ейнае ажыццяўленыне. Яна ў сяняня зьяўляецца жывой і творчай у Беларускім Народзе. Яна натхніе шырокія масы Беларускага Народу на Бацькаўшчыне да няўпыннага змаганьня супраць маскоўска-бальшавіцкага акупанта за сваю волю, за сваё щасціце, за сваю лепшую будучыню. Яна ўзмаксніла ягону веру ў перамогу, гартуе ягону волю ў змаганы, дае яму сілу вытрываласьці, вядзе яго да вялікіх герайчных чынаў.

У гэтым найлепшай заруке таго, што Народ, узброены вялікай вызвольна-незалежніцкай ідэяй, не загіне, на глядзячы на тое, якія цілквой ягоная няволя на была-б, але скрышыць усе перашкоды на сваім цярністым шляху і дойдзе да поўнае перамогі. У гэта мы моцна верым, у гэта верыцца, што ўесь шматмільённы Беларускі Народ!

«Мы не павінны ані на часіну забывацца аб tym, што наша нацыянальна-вызвольная ідэя, за якую змагаюцца ўжо цэлыя пакаленіні Беларускага Народу, зьяўляецца для нас съяўтой ідэяй. Дзеля гэтага патреба ўсіцца гэтае ідэі аддацца, для яе жыць, а калі трэба, дык і памерці».

М. Абрамчык.
Прэзыдэнт БНР.

НЕЗАЛЕЖНІЦКІ ШЛЯХ БНР

(Перанос з 2-ое балоны).

працьстравіліся Рада ѹ Урад БНР летувіскім пасяганням на нашыя інтарэсы. Летува была моцна зацікаўленая ѹ ліквідацыі Ураду БНР, каб дагаварыцца з прыватнымі асобамі што да Вільні ѹ Віленшчыны. Аднак дзякуючы непахіснай пазыцыі Рады ѹ Ураду гэтыя намаганні Летуву правіліся.

Вялікі палітычны розум і далёказоркасьць выявілі дзейнікі БНР у дачынені да БССР якія пераважаючай бальшынёю беларускага грамадзянства ѹ беларускіх палітыкаў уважалася нейкі час за беларускі культурна-нацыянальны цэнтр і скроўала на сябе бяскрытычную ўвагу бальшыні беларусаў. Які быў пагляд Рады БНР на БССР, бачым хоць-бы із слоў Прэзыдэнта Крачукага, сказанных ім у дакладзе з 16 студзеня 1926 г.: «Ніхто не сумляваўся ѹ тым, што Менск станоўіцца цэнтрам, культурна-нацыянальнае працы ѹ Усходній Беларусі, як і прызначанаў у гэтым яго дасягненыні. Але нам таксама было вядома, што ѿ палітычнай і эканамічнай працы ѹ Савецкай Беларусі вядзецца чужынцамі, элементам насланым, нічога супольнага з Беларусью ня маючым. Да гэтага пары Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка ня мае навет сваёй беларускай камуністычнай партыі, а мае сэকцію «Усесаюзной камуністычнай партыі на Беларусі» («Бюлетэнь»).

Рада ѹ Урад БНР, знаходзячыся ѹ Празе Чэскай, сваёй сувязі з Бацькаўшчынай не парываюць, інспіруюць і кіруюць змаганьнем беларускага народу супраць акупаціі.

Сыцвярджае гэта Прэзыдэнт Крачукі ѹ 1926 г., гаворачы: «Духоўная, як і рэальная сувязь паміж Прэзыдэнтам Рады і Беларускім Народам, ня гледзячы на варожкі акупації, не парвана. Гэта мы бачым што дні з таго змагання, якое вядзя беларускі народ на трыторыі Савецкай Беларусі — на Усходзе і пад Польшчай — на Захадзе» («Бюлетэнь»).

Паміж першай і другой сусветнай вайной цяглісьць дзеяньніцы Рады БНР ніколі не перарывалася. Знаходзячыся на эміграцыі, яна заўсёды выступала перад Лігай Нацыяў і ўрадамі заходніх дзяржаваў на вабароне інтарэсаў беларускага народу і пратэставала супраць варожкі акупацыйнай палітыкі ѹ Усходній і Захадній Беларусі. Калі савецкі ўрад заключыў 10 кастрычніка 1939 г. з летувіскім урадам умову аб перадачы Летуве беларускага гораду Вільні з акружжающей яе беларускай трыторыяй, то за два дні пасля гэтага Прэзыдэнт БНР В. Захарка высылае 12 кастрычніка 1939 г. прэзыдэнту летувіскай рэспублікі ноту, у якой вайстрага пратэстуе супраць варожага нам кроку Летувы.

Асаблівую аднак станоўкасьць, рэдкую ѹ падобных выпадках на той час, выказаў Прэзыдэнт БНР Захарка ѹ дачыненіні да гітлераўскай Нямеччыны ѹ ейнай палітыкі на Беларусі. Калі за пару дзён перад распачацьцем вайны з бальшавікамі зьявіўся працтаванік нямецкага ўраду да Прэзыдэнта Захарка з мэтаю выкарыстаць аўтарытэт БНР для нямецкай палітыкі, то Прэзыдэнт Захарка станоўка адкінуў гэты праект, съмела заяўляючы, што ягона пазыцыя — гэта Першы Усебеларускі Кангрэс і Акт 25 сакавіка, ад якіх ён ня можа адступіць ні на пядзю. 7 красавіка 1942 г., у час найбольш непераборлівага крывавага гітлераўскага тэрору, Прэзыдэнт Захарка высылае Еўропінскому Беларускаму Камітэту Самапомачы ліст у вадзак на выдацьні апошнім падпольнім часапіс «25 Сакавіка». У гэтым лісце гаворыцца Прэзыдэнт Захарка аб акупантах Беларусі, у тым ліку, зразумела, і аб сучасных яму гітлераўскіх, наступнімі словамі:

«Калі глянцу ў вабліча акупація Беларусі, то знойдзем, што кожны з іх падобны адні да другога, з выразнай пячаткаю на твары шэльмы, плута ѹ ката. Кожны з іх быў на Беларусі не культурным і гуманістичным правіцелем, а грабежнікам, абскурантам і асымілятарам, здольным толькі на выпамоўванне зі Беларусі бағаццяю і на пераследванне ѹ нішчэнне беларускага народу, як асобнай нацыянальнай адзінкі. Яны дзялілі, парцелявалі ѹ анектавалі Беларусь бязьлітасна ѹ стварылі для беларускага народу такіе жыцці, перад якім дантавае «пекла» з яго фантастычнымі мукамі блядненне ѹ здаецца дзіцяча за баўкаю».

Такіх «братоў», «прыяцеляў» і «культурных місіянараў», як гэта звалі сябе акупанты Беларусі, не павінна насіць беларуская зямля. Іх выгнанія з нашай

сы-сыпевакі. Саўка Табіяшак і Юры Вярбковіч. Першы меў выключна чароўны лірычны тэнар, рэдкае мяккасцьці, эластычнасцьці ѹ хараства. Хроніка кажа пра яго, што ён «свайі голасам навет сырэны перавышаў». Другі быў басам, задзіўляючай мовы і сілы. Пра яго хроніка піша: «Свайі голасам наймацнейшыя арганы і рэгальы заглушаў і прымушаў дрыжэцца шыбы ѹ воках».

Наступнія далей перыяды паняволенія Беларусі амаль што не дакрануліся народнага выкананія, яно, як і раней, працягвала сваю шырокую ѹ папулярную практику. Нажаль, імёны выканальнікаў так і засталіся невядомымі. Аднак кожная вёска нараджала сваіх сьевакоў і музыкаў. Яны сильвалі ѹ граті на саматужна-вырабленых інструментах: цымбалах, іскрыпках, дудах, дудках, бубнах і распайсюджвалі паўніды беларускую народную творчасць. Ня гледзячы на тое, што абы іх ня было каму клапаціца, адшукваць гэтыя таленты, некаторыя з іх супродуктамі ўсялякіх перашкодаў, выбіваліся і стваралі сабе імя. Гэтак сусветнае славы дасягнуў Магілёўскі мешчанік Янка Гузікаў, які выканальнік на беларускім народным інструментце — цымбалах. Яму пашчасціла (у сярэдзіне мінілага стагодзьдзя) зрабіць канцертнае падарожжа па Эўропе, якое ператварылася ѹ сапраўдны трыумф. Янка Гузікаў выступаў на лепшых сцэнах Парыжа, Брукліна, і Лёндану, слухачамі яго былі ѹ каралеўскія асобы. Улюблёны ўспаміны аб ягонаі захапляючай ігры, віртуознасці, музычнасці пакінуў выдатны французскі паста Лямартина, які ганяўся за Гузікаўм, каб патрапіць на ўсе ягоныя выступы. Дарэчы тут зацеміць, што абы падарожжы Гузікаўа расейскі друк нічоха і не падаў, і каб не ўспаміны Лямартина, дык яно, можа б, і засталося ѹ наведаныні.

Міхась Забэйда-Суміцкі таксама спачатку пайшоў па опэрнай дарозе ѹ нават дайшоў да сцэны выдатнае Мілянскай Опэры, аднак і яму сапраўдную славу падала толькі беларуская песня, якую ён (як і Александроўская) ведаў, любіў і разумеў змалку. У вадрозніні,

«УЗДЫМЕМ ЯГО ВЫСОКА -

(3 успамінаў)

Па сьмерці Прэзыдэнта БНР Васіля Захаркі ѹ сакавіку 1943 г. было ясна, што ягонае памешканье будзе прафанаўана ѹрадамі гітлераўскай службы бяспечніцтва або, у найлепшым выпадку, нямецкім служкам Ермачэнкам. Таму сябрамі беларускага нацыянальнага актыву была заагранізаваная апека над усімі дарагімі памяткамі па вялікім Нябожчыку ѹ ягонаі працы, які Прэзыдэнт БНР. У ліку гэтых дарагіх сэрцаў каждага беларуса памятак быў архів БНР і прэзыдэнт.

Мне выпала на долю на даручэнні Прэзыдэнту Рады БНР пераходаўца ѹ якраз гэны сыця. Переходаўся ён некалькі дзесяткаў кілётраў ад Бэрліна з глядзішчам на небяспеку паветраных налётаў на нямецкую сталіцу.

Вясна 1945 г. Хуткім крокамі набліжаўся ведамы ясны эпілёт вайны. Ці далей змагу пераходаўца дарагую нацыянальную памятку, — ставалася для мяне з кожным днём болей і болей сумліўна.

Яшчэ ўлетку 1944 г. увязаўся я ѹ актыўнае супрацоўніцтва з БНР, асабліва з некаторымі сябрамі ЦК гэтага партыі.

Адзін із сяброў ЦК БНР прыгатаўляўся із сваім адзелам да змагання за волю ѹ беларускую дзяржаваўнасць на Бацькаўшчыне. Для мяне было назначана на кожным днём болей і болей сумліўна.

Сталася гэта ѹ першых днях сакавіка 1945 г. У Бэрліне, удзялянцы Шарлётэнбург, у гатэлі «Гамбукрэг

A. Змагар.

25 Сакавіка

Радзіўся Ты у Менску Беларускім,
Пажарам Край дыміўся у вагні.
Наўкол чужынцы: немец, лях і рускі
Тапталі там палеткі нашых ніў.

Народ стагнаў, угору ўздымаў руки,
Лавіў сіяўтла спрэбрани прамень.
Быў ціжкі час. Сярод нясьцерпнай муки
Зьяўліўся Ты, прыгожы, сіветлы Дзень.

Цудоўнай Зоркай ўзняўшыся высока,
Народу шлях да волі асвяціў.
І зашасьцілі казкаю асокі,
Мінуйлай славай лес загаманіў.

I край ажыў. Народ паймнуўся к сівету.
У вачох крініцьці радасці струмень.
I нашыя продкаў слайны запаветы
Уваскросьлі ѹ гэты незабытны Дзень.

Вілікі Дзень! Нічым Цябе ня съцерці!
Стагодзьдзям нат Цябе не перажыць!
Вякі мінүць, а ты ѹ народным сэрцы,
У песьніх, былях будзеш вечна жыць!

калісці магутнай і славутай старонкі патрабуюць ня толькі наш дабрабыт і наш нацыянальны гонар, але ѹ змаганія працкі, ген'ем катарых у свой час была створана беларускай дзяржава з граніцамі ад Балтыкага Чорнага мора.

Нашыя сладкія працкі даўно не пацярпелі-б гэткага смуроду на беларускай зямелыцы. Адыйшоўшы-ж на вечны адпачынак, яны цяпер глядзяць на нас, што мы будзем з ім рабіць.

«Браты! Так выканаем-жа наш абавязак!».

І ў сяньняшні пасльянаваны порыяд вярхоўныя органы БНР, верныя Акту 25 сакавіка ѹ пастановам Першага Усебеларускага Кангрэс, цвёрда стаяць на варце беларускіх нацыянальна-незалежніцкіх інтарэсаў, на сходзяцца з гэтаю пазыцыяй ні на крок. Гэта сіветыць, што Прэзыдэнт, Рада ѹ Урад БНР зьяўляюцца адзін аўтарытэтным дзяржавыным органам беларускага народу, твораць сабою непахісны фондуамант беларускага народу, твораць сабою непахісны фондуамант беларускага дзяржаваўніцтва ѹ адзіні праўна прэзідэнт, які ўзвышае памяць і памяць народнага падданага Акту 25 сакавіка і пастановаў Першага Усебеларускага Кангрэс.

Язэп Каравеўскі.

Прыйкладна ѹ тыя-ж часы ѹ Рәсей ѹ Польшчы набыў славу беларускую лірнік Сыцяпан Кажура з Вялікай шчыні, які, хоць і не патрапіў на сталічную эстраду, але сярод масы карыстаўся такою папулярнасцю, што імя ягонае пакрылася легендарнасцю і фантастыкаю. Беларускі лірнік, чаагул, высока трывалі сваё мацтва ѹ традыціі, асабліва віцебскія лірнікі-старцы, апцелі якіх быў знаны на ўсёй Рәсей.

Паслья першага сусветнага вайны сярод беларускіх выканальнікаў заблішчэлі два імёны: адно на Усходзе, другое на Захадзе. Гэта быў Ларыс Александроўская і Міхась Забэйда-Суміцкі. Л. Александроўская ўзгадаўшы атрымала ѹ Менску, дзе і набыла свае першыя поспехі. Яна была вельмі здольная артыстка, але сапраўднае мастацкае імя ёй дала толькі беларуская народная песьня, якую яна выконвала з асаблівасцю. Міхась быў, вонкавы, выгляд, ціплявіні, піашчотнасці і выразнасці выкананія, веды і разуменне характару песьні — усё гэта было сродкамі яе папулярнасці. Папулярнасць беларускай сьевавачкі потым перакінулася ѹ на Эўропу, дзе яна з вялікім поспехам ня раз гастролявала.

Нельга не адцеміць таго трагічнага факту, што талент Александроўская, як і іншых выдатных мастакоў у Саветах, груба выкарыстоўваўся ѹ цяпера выканальніцтва. Гэта звязана з тым, што ягонае пакрылася легендарнасцю і фантастыкаю. Дзесяцігоддзе пасля выкананія ягонае пакрылася легендарнасцю і фантастыкаю. Дзесяцігоддзе пасля выкананія ягонае пакрылася легендарнасцю і фантастыкаю.

Міхась Забэйда-Суміцкі таксама спачатку пайшоў па опэрнай дарозе ѹ нават дайшоў да сцэны выдатнае Мілянскай Опэры, аднак і яму сапраўдную славу падала толькі беларуская песьня, якую ён (як і Александроўская) ведаў, любіў і разумеў змалку. У вадрозніні,

АБО ЁН ПРЫКРЫЕ НАС!

Гоф застаў я слабру камандзіра Р. у прысутнасці сьв. п. маёра Гелды да аднаго ад'ютанта — абсалвэнта Віленскага Беларускай Гімназіі, прозвішча якога сяньня не прыпамінаю.

Выясынішы мэту свайго прыбыцця, я выніў з партфэля нашу нацыянальную сівятаць — бел-чырвона-белыя сцяг Прэзыдэнта Захаркі. Усхапіліся з месца маладыя арлы, жаўнеры. З адпаведнай дзеле пашаны паставай стаўшы на калені, узяў з маіх рук сябру камандзіра, сцяг, пацалаваў яго і з павагай і мочай прысягі выказаў гэткія слова:

«Уздымем яго высока,

КАЗАЦКІ НАРОД

У ЗМAGАНЫІ ЗА ВОЛЬНАСЦЬ І НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ

Сярод многіх народаў Эўропы, а нярэдка і сярод беларусаў існуе яшчэ фальшыва перакананье, што казацкі народ зьяўляецца аднай із частак расейскага народа. Тым часам казакі зьяўляюцца апрычоным, незалежным ад расейцаў наполам, які мае сваю багатую гісторыю, даўжэйшы час жыў вольным і незалежным жыцьцем, да якога бесьперапына імкнецца сянянія. Каб лашч нашым чытатчам хоць элемэнтарнае ўяўленне аб гэтым герайчным і свабодлубным народзе, перадрукуючымі ніжай у скапочаныні прынесены нам «Казацкай П'есавай Службай» артыкул. Робім гэта з тым большай прыемнасцю, бо з казакамі лучаць нас сяняння блатнія сувязі пешнага супрацоўніцтва й супольнага змагання.

Рэдакцыя.

У X стагодзьдзі падзелі вонкаках межаў маскоўскага народа, супраць ягонае волі й зычэння ягоных валаўараў, вольныя й незалежныя казацкія рэспублікі. Яны былі паложаны ўздоўж Дону, Увару, Тэрэку, Волгі, а на паўдні ўпіраліся ў Азоўскае й Чорнае мора. Гэтыя рэспублікі адзначалі ўсім перадумовам дзяржаўнага існавання: мелі собскую тэрыторыю, собскі народ і собскуе ліжжаўнае кіраўніцтва.

Казацтва не зьяўляеца тэорыяй, але практичным спосабам шыканаў яй заходжаныя формаў граматыкага жыцьця людзей, якое адбіпаецца на запяцінім помнікатаў. Гэта былі такія формы, якіх маглі збліжыцца філёзасфы толькі 18 ст. г. зн шмат пазнейшай ад таго часу, калі казацтва стварыла асновы чалавечых правоў і развіло сацыяльныя падставы грамадзкасці, якія яшчэ сяняння для многіх народаў зьяўляюцца недасягальнымі ідэаламі.

Гэтае вольнае казацтва заўсёды супрацьстаўлялася ўсім расейскаму й Расеі і ніколі сябе не ўважала за часы расейскага народа. Усе дачыненія паміж казацкімі рэспублікамі й Москвой, якая ў той час вызывала незалежнасць казацкага народа, былі ведзены казацкімі міністэрствамі замежных справаў, а паслы ў гармадзяне гэтых рэспублік разглядалися ў Москве, як чужаземцы.

Ад першых часоў казацкага гісторыі выяўлялася сярод казакаў моцна развітая нацыянальная съведамасць, съведамасць казацкай апрычонасці, правоў, звычаяў і традыцый. У гэты час не магла існаваць сярод казакаў расейская нацыянальная съведамасць, бо ў X-XVII ст. наагул яшчэ не існавала расейская нацыянальнае пачуцьцё, а толькі маскоўскае. Расейская нацыянальная съведамасць магла разыўцца толькі ў XVIII ст. і толькі сярод вышэйших слав'ёў і часы інтэлігенцыі, падобна як цяпер прапагандызацца «савецкай съведамасцю».

Згодна гісторычных вестак расейскіх гісторыкаў (Карамзін, Пагодзін, Палявой, Кастамараў, Пудавалаў, Устралаў і інш.), казакі на працягу ўсей гісторыі супрацьстаўляліся расейцам. Прычына гэтага супрацьстаўлення траба шукаць не толькі ў сацыяльна-эканомічных розніцах між казакамі й расейцамі, але ў адменасці паходжання й харктыры казакаў, як апрычоў. Названыя гісторыкі разглядалі казакаў, як апрычоў народ. Вэрсія ад расейскіх паходжаных казакаў у першы раз зьявілася ў 1834 г. Яе «вынаходнікам» быў В. Бранаўскі, які ётрымаў даручэнныя расейскага ўраду стварыць такую вэрсю. Калі-бы былі яны ўзапраўды гэтага паходжання, то на працягу 200 год прымусовага жыцця ў расейскім гаспадарстве расцапіліся-б у расейскім народзе. Аднак-жэ казакі захавалі ѹ надалей сваю нацыянальную съведамасць, собскі казацкі харктар, сваю традыцыю, звычай і, як гэледзячы на супольную з расейцамі мову, асталіся апрычоным народам.

З маментам узмацнення маскоўскага гаспадарства, з расшырэннем ягоных дэспатычных дзяржавных формаў з іхнімі палітычнымі й сацыяльнымі няроўнасцямі, з маментам экспансіі расейскай імпрыялізму, пачалося адкрытае змаганье супраць вольнай казацкай рэспублікі. Казацкая дзяржава была зьнішчана ў моры крыўі гвалту. Пасля адкрытай вайны казакоў супраць Пятра I, якая вынішчыла больш чым палавіну казакаў, казацкая рэспубліка была ўлучана ў склад расейскай імперыі, як аўтаномнай адзінкай. Гэтае аўтаномія з кожным годам корчылася, каб за Мікалая I быў амаль зусім зьлікідованай.

Расейскі ўрад хапаўся ўсякіх сродкаў з мэтаю поўнае русыфікацыі казацкага народа й зыншчэння ягоных імкненняў да вольнасці і незалежнасці. Аднак на гэледзячы на двухсотлетнюю русыфікацыйную палітыку, гэтых імкненняў казакаў зыншчыць не ўдалося.

Ужо ў першыя дні расейскае рэвалюцыі выявіў увесе казацкі народ сваю нязломную волю да самастойнага дзяржаўнага жыцця. Векапомнага дня 1 сінтября 1917 г. казакі презыдэнт Каледзін і казакі ўрад праклямавалі незалежнасць казацкага народа. Гэты гісторычны акт быў пацверджаны парламантам, які складаўся із свабодна выбраных прадстаўнікоў казацкага народа.

Як і дарэвалюцыйны расейскі ўрад, адмовіліся таксама ѿ бальшавікі вызначыць незалежнасць казацкага народа. Хаця «дасягненныі вялікае рэвалюцыі» тады яи быўшэ ўстаноўлены, новыя ўладары Расеі абвесцілі вайну адбудаванай казацкай дзяржаве. Пасля двухмесячнай акупацыі казацкай дзяржавы, расейскія бальшавікі былі выгнаныя з казацкай зямлі дзякуючы спонтанічнай масавай рэвалюцыі казацкага народа. Іншою прыяўлі казацкі народ сваю непахисную волю жыць на собскай зямлі пад аховаю собскіх правоў. Пакліканася пасля выявлення народнае прадстаўніцтва — парламант — яшчэ раз пацвердзіў праклямаваную раней незалежнасць, што знайшло сваё адбіцце ў § 1 казацкай канстытуцыі: «Казацкая рэспубліка зьяўляеца самастойнай дзяржавай, збудаванай на прынцыпах народнага права». Адначасна зрадзілася імкненне ў кірунку задзіночання ўсіх казацкіх земляў. Цераз пакліканыне Вярхоўнага Казацкага Парламента ѹ агульнага казацкага ўраду была зьдзейснена-

ная запраўдная воля казацкага народа — стварэнне супольнага казацкага гаспадарства пад назовам **Казацкі**.

У вабароне народных ідэалаў — незапярэчнага права жыць на собскай зямлі пад аховою собскіх правоў — прыняў казацкі народ накінчтую яму Москвою вайну. За гэтыя съвятныя ідэалы змагаліся казакі на працягу трох гадоў. Яны змагаліся з нябываўальным германізмам, задзіночыўшы ўсе фізычныя й маральныя сілы.

Не гледзячы на герайчныя чынны ёкі становішчы супрапаці, казакі народ быў алінкі пераможаны шматлікай перавагай маскоўскіх гордзяў. Ня гледзячы на гэта ані каштоўнае, аж ягоная герайчнае апмяні, ані ягоны ўрал не склітуявалі перад ворагам. Яны былі змушаныя пакінчыць бальцкай зямлю ѹ пайсці на выгнанне, каб і алтулі весялыя зяятыя змаганье за вызваленіе свайго народа. Але ў сярод казакаў, што асталіся на бацькаўшчыне, змаганье на спынілася. Сколькі разы съвясці, перасылаўшы сялік і іншых мераў на прымаў урал бальшавіцкай Москвы? Ніякі аднак сродкі не змаглі зламаць зялезнай волі гордага й волі любнага казацкага народа.

Другая сусветная вайна нанесла казацкаму нарodu шмат ахвяраў, прынесла новае няшчансце. Казакі народ, апинуўшыся паміж лвумі ворагамі, іншоў быў змушаны цярпець і праціваць сялізы.

Сяняння казакі моцна вераць, што ілэ, выпісаны ў Атлянтычнай Халты, месцы знайсці сваё прытапнанічне ўсіх народаў. У тым ліку і да народу казацкага, які ўсей сваёй міншчынай лаказаў сваё права на вольнае ѹ незалежнае жыцьцё. Вольныя прадстаўнікі казацкага народа сяняння зьяўляюць, што казакі ѹ надалей будуть цвёрда імкніцца да поўнага вызваленія алі усякага цяперашняга й будучага маскоўскага панавання й да албудовы сваёй незалежнасці, абав'ётай на асновах народнага плава.

Казак заяўляюць, што казацкі народ заўсёды будзе імкніцца да мірнага й цеснага супрацоўніцтва з іншымі народамі. У імі ідэя права ѹ справядлівасці просьці: яны Усемагутнага: — каб паслаў ён казакам сілу ѹ розум прадаўжаць. Іхнія справядлівія ѹ законныя імкненія да дасягненія вольнасці ѹ незалежнасці.

Просім Выясьненія

ЛІСТ У РЭДАКЦЫЮ

Вельмі паважаная Рэдакцыя!

Ад імі беларускага групы ў Нортгайм (ангельская зона) прашу не адмовіць у ветлівасці ѹ надрукаваць у Вашай газэце нашу просьбу, якая тыхыцца на толькі наша група, але і ўсіх беларускіх ДП.

У сініні 1948 г. і ў лютым 1949 г. у «Бацькаўшчыне» паведамлялася аб тым, што беларусы маюць права эміграваць у Аўстралію нараўні з украінцамі й балтамі. Праўда, у паведамленнях пісалася толькі аб амэрыканскіх зонах.

Маючы за сабой стаж ДП ад 15.4.1945 г., якія многія іншыя з наша групы з вялікай ахвотай запісаліся на выезд у Аўстралію, каб напаследак знайсці сабе прытулак, працу ѹ супакой. Якое-ж было наша расчараўванне, калі ў IPO, арэз 907 у Нортгайм нам беларусам было адмоўлена эміграваць у Аўстралію, так як у гэтыя справе IPO не атрымала ніякіх інструкцій з Жэневы. Праўда, адзін украінец, што працуе ў IPO, радзіў нам запісацца ўкраінцамі ѹ такім спосабам выехаць, як гэта ўжо зрабіў адзін наш суродзіч В. Скраны.

У сувязі з вышэйшим ветлівіем просім выясьніц нам наступнае:

1. Як узапраўды прадстаўляеца справа эміграцыі беларусаў у Аўстралію й на якой падставе зъмісьці «Бацькаўшчына» паведамленне аб тым, што ѹ беларусы могуць эміграваць у гэтую краіну?

2. Ці гэты эміграцыйны распараджэнны для амэрыканскай зоны Нямеччыны зъяўляюцца сапраўднымі ѹ для ангельскай зоны?

3. Хто зрабіў правильна: ці той, хто зъмініў у дакументах сваю нацыянальнасць і выехаў, ці той, хто астаўся беларусам і сядзіц пакуль ѿ ў лягеры, ня ведаючы свайго заўтрашняга дня?

Як бачыце, цяжар, які зваліся на нашу групу, а мысль зваліца яшчэ й на іншых нашых суродзічаў, змусіў нас зъвярнуцца да Вас і прасіць растлумачыць ѿ гэтыя скампліканай справе.

Што мы маем рабіць? — ці перапісацца на ўкраінцаў або балтатаў, ці чакацца на якіясь зъмены й канкрэтную дзейнасць у гэтыя пастаноўкі, а таксама ѿ вызначаныні кантынгента для эміграцыі ѿ паасобных краінамоўці ѿ ўсіх іншых.

Калі хто хоча, хай перапісацца ѹ едзе, але мы зъ перапіскай і зрадай свайму народу не пагодзімся, а патрабуем ад нашых нацыянальных арганізацій неадкладнае й энэргічнае інтэрвэнцыі ѿ гэтыя справе перад адпаведнымі ѹладамі.

Жыве Беларус!

В. Лінкевіч.

АДКАЗ РЭДАКЦЫИ:

1. Усе імігранты ѿ Аўстралію дзелянца на чатыры катэгорыі: на адзінотных, сужэнскіх парах без дзяцей, сужэнскіх парах з дзецімі й на сямейных. Вось жа да лютага 1949 г. спасярод беларускіх ДП прыўмалісі ѿ Аўстралію толькі дзіве, першыя катэгорыі. Аднак Беларускі Нацыянальны Камітэт, які і беларускія групы, што ѿжо знаходзіцца ѿ Аўстралії, увесе змісці ѹ іншыя краіны, куды дзіверы ѹ беларусам шырака адчынены, ды ѿ заборона выезду, сямейным беларусам з Аўстралію зъяўляеца часовая і трэба спадзявацца, што яна хутка будзе адмененая. Таму мы верым, што ѿ іншых беларусы, як і Вашая група, таксама «не пагодзіцца ѿ перапіскай і зрадай свайму народу».

Паведамленне

СУСВЕТНАГА АБ'ЕДНАННЯ БЕЛАРУСКАЕ ЭМІГРАЦЫ

Да інтелектуалістых і асобаў вольных прафэсій.

Цэнтраля Сусветнага Аб'еднання Беларускай Эміграцыі мае вялікую прыемнасць паведаміць беларускую эміграцыю, што нашы доўгія стараніні ѿ справе магчымасці ўладжання на працу нашай інтэлігенцыі згодна яе фаху даходзіць да канца.

Як вам ведама, яшчэ вясной 1948 г. сп. прэз. М. Абрамчык, будучы ў Жэневе, прадставіў Цэнтралі IPO у поўнай выпукласці цяжкі стан нашае інтэлігенцыі, якую мела перад сабою ня' толькі ніякай прэспэктыўы на працу паводле свайго фаху, але і проста на фізичнай працу, бо ей у гэтым адмаўлялі.

У мэмарыяле, пададзеным намі прац сп. Прэз. М. Абрамчык, будучы ў Жэневе, падкраслівалася моцна неабходнасць знайсці магчымасць заняцку для нашай інтэлігенцыі згодна яе прафэсіі і апэлявалася да цывілізаванага съвету ня' толькі на падставе гуманна-людзікіх сантымэнтаў, а й паводле матываў простага інтарэ